

СЯДЯНСКІ ТЭАТР

Ба 60725

27116

КАСТУСЬ КАШЭУСКІ

# БУДМІ

КОМЕДЫЯ У ТРОХ ДЗСЯХ

ЧЫРВОНАЯ ЗЫМЕНЯ

Лінітоль

ТЛІУЛІНКА

475219

1000

1000

[ ]

1000

Ба 60725

КАСТУСЬ КАШЭУСКІ

# Б У Д Н І

Комэдыя ў трох дзеях

Пераклад і апрацоўка з украінскае мовы  
І. ГУРСКАГА

VII

27116

ВЫДАВЕЦТВА ЦК ЛКСМБ „ЧЫРВОНАЯ ЗЫМENA“  
МЕНСК — 1929



Бел. выдзел  
1924 г.

1949  
ДРОВЕРЕХ




25.11.2009

Заказ № 913      У ліку 2.000 экз.      Галоўлітбел № 451.

Друкарня Беларускага Дзяржжаўнага Выд-ва.

Асобы:

1. НЕСЬЦЕР ТАРБЭЦКІ—быўшы матрос, здаровы мужчына, энергічны, носіць матроскую сінюю форменку, астатная адзежа сялянская, 33 г.
2. ПАЛАШКА—яго жонка, прыгожая кабецина, 25 г.
3. ЯЗЭП—Несьцераў дзед, каля 70 г.
4. АВЕРКА—Несьцераў таварыш, бядняк, запальчывы, 32 г.
5. ШЧУСЬ, Іван Максімавіч—бацька Палашкі, багаты селянін. 55 г.
6. СТЭПА—яго жонка, маці Палашкі, 50 г.
7. ПАЎЛЮК—іх сын, недавучка, 23 г.
8. САМАХВАЛ, Мікіта Хведаравіч—хрышчоны бацька Палашкі, вельмі тоўсты, заўсёды заспанны 54 г.



## ДЗЕЯ ПЕРШАЯ

Несъцерава хата. Беднасьці ня відаць, але і пышнасьці няма. Печ з ляжанкаю, стол, скрыня, лавы, заложнік, ды яшчэ дзе якія дробязі. Абразоў няма. Ня съцяне каля стала портрэт Леніна.

### ЗЪЯВА I

Паўлюк—Язэп—Палашка

Паўлюк (сумна). Ён мяне з цярпеньня выводзіць... Лайдаком заве... Адным словам, зьдзекуеца з мяне!.. А за што?..

Палашка (засыцілае абрусам стол). Бо ты дурань. Вось за што!.. сядзіш на бацькавай шыі ды нічога ня робіш.

Паўлюк (чакае спачуваньня ад Язэпа). Ну, што яна разумее?.. (Перадражнівае). Нічога ня робіш!.. Ды я можа адкукацю папаўняю!.. Разумееш!..

Палашка. А-а!.. З такой адкукацыяй! Ляпей бацьку ды мацяры ў гаспадарцы памагаў-бы. А то, як кныр той, вылежваецца.

Паўлюк. А-а!.. Што з табою, бабаю, гаварыцы!.. Вось паеду ў Амэрыку, зараблю грошай. Тады ўбачыце, які з мяне дурань. (Захапляеца). А без адкукацыі туды ехаць нельга.

Палашка. Хто цябе туды пусьціць?

Паўлюк (хітра съмяеца). Э-э!.. Пусьцяцы!.. Туды толькі камуністых ня пускаюцы!.. А я што? Шляхетны малады чалавек. Праўда, дзед?

Я з э п. Праўда, праўда... Дурань ты шляхетны...  
(Палашка съмяеца).

Паўлюк (голосна). А што?.. Можа, скажаце, ня пусьцяць?

Я з э п. Каму ты там, Паўлюк, патрэбен? Там і без цябе ёсьць многа сваіх амэрыканскіх лайдакоў. Лепей вазьміся за разум ды становіся бацьку, мацяры ў помач.

Паўлюк. Вельмі цікава!..

Палашка. У-га!.. Хіба яму гэтага патрэбна?.. Яму абы ляжаць, языком балбатаць ды свае фокусы паказваць!.. Цыфу!.. (Злосна адчыняе скрыню і чахосьці ў ёй шукае).

Паўлюк (паслья паузы, сумна). Вось вы смеяцеся з Амэрыкі, а там хіба гэтаке невуцтва, як у нас? Там — наўкука! Вось, скажам, трэба вам кавы зварыць... Вы сабе ўстаўляеце штэпсель, такія відэльцы (паказвае пальцамі), у дзюорачку — і кава гатова!..

Я з э п. А навошта нам кава тая... Мы да яе ня прывыклі...

Паўлюк. Ну, ня кава, дык, скажам, камашы пачысьціць... Вы сабе ставіце ногі ў апарат (паказвае) — скрынка такая, устаўляеца штэпсель — і ў момант камашы вашы блішчаць, як люстэрка.

Я з э п. Таксама яно нам непатрэбна... Камашай мы ня носім, а боты дзёгцем мажам, ось!.. А калі, скажам, лапці пад гэты штэпсель, дык што тады будзе... Усё гэта, Паўлюк, ад нячыстага прышло... Бога гэтыя амэрыканцы забыліся — вось і вымундроўваюць усялякую чартаўню.

Паўлюк. Камуністыя кажуць, што бога няма... Вось пагаварыце з вашым Несьцерам.

Язэп (махае безнадзейна рукою). Эт!..

Палашка (вымае з прыскрынку ордэн Чырвонага сцягу). Казаў тата, што прыйдуць сёньня гаварыць з Несыцерам... (Да Паўлюка). Бачыў, які ў Несыцера мэдаль?..

Паўлюк. Хіба гэта мэдаль? Гэта ордэн Чырвонага сцягу. (Бярэ ў Палашкі з рук). Ды чаго ты байшся? Ня зъем!..

Палашка. Глядзі, яшчэ зломіш... Тады табе Несыцер і печані адаб'е! Ён яго толькі на савецкія сувязі і чапляе. Яму яшчэ адзін за Кранштадт належыць, ды ня хоча паклапацца...

Паўлюк. Дзівак!.. А я-б спагнаў... Эх каб мне гэты ордэн, дык я цяпер ужо, можа, чорт ведае чым быў! (Аддае).

Язэп. Трэба было ісьці ў Чырвоную армію з Несыцерам...

Паўлюк. Тата ня пусьціў. Не хацеў, каб я таварышам дапамагаў. (Уваходзіць Шчусь, чуе апошнія слова). А цяпер я праз бацьку і пакутую. Праз бацьку і вучыцца ня прымаюць... Кулацкі сын...

## ЗЪЯВА II

Паўлюк—Язэп—Шчусь.

Шчусь. Добры вечар! (Да Паўлюка). А ты чаго гэта тут брэшаши?.. Ідзі дадому!..

Язэп (холадна). Добры вечар!

Палашка (замятусілася). Сядайце, тата... Пусьці, Паўлюк!..

Паўлюк. Калі ласка!..

Шчусь (садзіцца). Маці казала, каб ты да яе за-бегла... Штосьці там табе мае даць.

Палашка. Вось яшчэ, трэба маме турбавацца...



Шчусь (пасъля паузы). Ну што, гаварыла з Несьцерам?

Палашка (безнадзейна). Ды гаварыла...

Шчусь. Што-ж ён кажа?

Палашка. Маўчыць... Маўчыць ды сапе. Я думаю, што паддасца... Штосьці вельмі журыцца пачаў... Ды сёныня ўжо край: альбо так, альбо няхай цалуецца з сваімі беднякамі, галадранцамі. Абрыдла! Даволі!

Шчусь. Так, так... А дзе-ж ён зараз?

Палашка. На нейкі сход пацягнуўся...

Шчусь. А-а! Так, так...

Язэп. А навошта гэта вам Несьцер патрэбен?..

Палашка. Ды вось тата хочуць...

Шчусь. Хачу, Язэпка, у таварыства да Несьцера далучыцца... Каб, значыцца, гаспадарыць разам... Ну і ў таварыства малочнае таксама хачу ўвайці... Адным словам, бачу я, што старэю ўжо, помачы няма, гаспадарка вялікая, на парабкоў спадзявацца нельга, а на сыночка майго (ківае на Паўлюка) малая надзея: якійсьці ён малахольны...

(Паўлюк наўмысьля кашляе).

Язэп. А што-ж вам на гэта Несьцер?..

Палашка. Ды, кажу-ж вам, маўчыцы!.. Можабы дзед, з ім пагаварылі? Самі бачыце, як жывем? Мала яшчэ нагараваліся?.. Час ужо і аб сабе падумаць, ня ўсё пра іншых.

Язэп. Ды яно, як-бы сказаць, праўда...

Шчусь. А можа не?.. Хіба я гэтакага сваёй дачцы жадаў?.. Думаў, за гаспадаром жыць будзе... А яно вун што вышла... (Дакараючи). Каխаньне!.. Жыць без яго не магу! Прападу бяз Несьцера!.. А цяпер вось і за Несьцерам прападаеш...

Палашка. Даволі ўжо, тата...

Шчусь. Ды знаю ўжо, што даволі. Эх, дзёці,  
дзёці!.. Ня ведаеце вы, як бацькі аб вас клапо-  
цяцца... Вось і Паўлюк...

Паўлюк. Зноў за Паўлюка! Што я вам дрэн-  
нага зрабіў?.. Я-ж не пайшоў за Несъцера?.. Паў-  
люк, ды Паўлюк!.. А што Паўлюк, дык і самі ня  
ведаеце... А ў Паўлюка можа ўся кар'ера прапала  
праз тое, што ў яго бацька кулак!

Палашка. Ты памаўчаў-бы, Паўлюк!

Шчусь. Як раз такі, што маўчаць будзе!.. Яму  
слова, а ён табе дзесяць. Вучаны!..

Паўлюк. Вучаны, ды недавучаны!

Язэп. А ты і сапраўды памаўчи, Паўлюк!

Шчусь (злосна). Ідзі мне дадому зараз!

Паўлюк. Пхэ!.. Чаго я там ня бачыў?!

Шчусь. Я табе як пхэхкну, дык і дух зайдзе!  
Ну!..

Паўлюк. Ды чаго вы крычыце? Бачыце, шапку  
шукаю? Дальбог уцяжу ў Амэрыку!

Шчусь. Я табе пакажу Амэрыку! Ды ці доўга  
яшчэ будзеш калупацца?

Паўлюк (хапае шапку). Іду ўжо! (Выходзіць).

Шчусь. Недавярак нейкі, а ня хлопец. Учора  
паслаў на рэчку да млына... Схадзі, кажу, пагля-  
дзі, што там парабак робіць... Ледзьве з двара  
выгнаў... Прыходжу я да млына, а ён расьцягнуўся  
на камені пасярод рэчкі ды голы вылёжваецца.  
Сонечныя ванны, кажа, прымаю...

Язэп. Вучыцца хоча дзяцюк...

Шчусь. Эт з яго вучэньнем!.. Каб ён добра ву-  
чыўся, дык ня выгналі-б, дарма, што сын кулака.  
А хіба яму вучэньне ў галаве?.. За дзяўчатамі бе-  
гаў... А цяпер плаці за яго...;

Палашка (пачуўшы шамаценьне ў сенях). Здаецца,  
Несьцер прышоў.

Шчусь (замятусіўся). Прышоў, кажаш?.. (Кашляе).

### ЗЪЯВА III

Шчусь—Язэп—Палашка—Несьцер

Несьцер. А-а... Цэлая сямейная нарада?

Шчусь (лагодна). Добры вечар, Несьцер!

Несьцер. Добры вечар.

Палашка. Я, Несьцерка, да мацияры зъбегаю...

Чагосьці клікалі... Зараз вярнуся.

Несьцер (з захаванаю ўсьмешкаю). Можа потым?  
Пачастуй лепей бацьку гарбатаю.

Палашка. Як-жа я яго частаваць буду, калі  
цукру і кавалачка няма?.. (Выходзіць).

Шчусь. За гарбату дзякую... Я да яе ня вельмі...

Язэп (крэхча). Пайсьці агледзець гаспадарку  
ці што?..

(Бярэ цабэрак і выходзіць).

(Несьцер садзіцца каля стала, кладзе ў кароценъкую мат-  
роскую люлечку тутунь, закурвае).

Шчусь (з-пад лобу глядзіць). Та-ак...

Несьцер (пасьля зацяжкі). Ну? Напэўна па  
справе?..

Шчусь (хітра). Нешта задаждылася вельмі...  
Якраз цяпер сонейка трэба. Пагніе збожжа...

Несьцер. Так, дажджы ідуць бяз усякае нормы.

Шчусь (дробненька съмьецца). Можна сказаць,  
ніякага табе рэжыму эканоміі... Хе-хе!. Мабыць  
няма там, у нябесным саўнарткоме, рабоча-сялян-

скае інспэкцыі... Хе-хе-хе... (Заўважыўшы, што Несьцеру ня съмешна, змоўк). Эхе-хе!.. Справы, справы...

Несьцер. Дрэнныя?

Шчусь. Проста як у прорву ўсё ідзе! Проста галава табе пухне!

Несьцер (пыхкаючи люлькаю). А што такое?

Шчусь. Пытаеш? Ня ведаеш ці што?.. Гэта-ж адзінадцаты год ужо цягнецца, а ты пытаеш!..

Несьцер. Гэта вы наконт рэвалюцыі?.. Та-ак!.. Цяжка вашаму брату з няпрывычкі ..

Шчусь (вымушана съмяеца). Ды яно, як той казаў, першыя сто год цяжка, а потым прывыкнеш.

Несьцер. Дык вы, таго, прывыкайце хутчэй!

Шчусь. Прабую, прабую, саколік мой. Вось да цябе, Несьцер, і прышоў...

Несьцер. А што там?

Шчусь. Прапаную табе, Несьцер, камуну скласьці...

Несьцер (зьдзіўлена). Уга!..

Шчусь (скора). Даљбог, не жартую! Ну, даљбог-жа...

Несьцер. А хто-ж? у той камуне будзе?

Шчусь. Ну-у, хто-ж? Ты з жонкаю ды я з жонкаю, ды Паўлюк, ды яшчэ і дзеда твойго можна...

Несьцер. Ну-ну! Добрая камуна!

Шчусь (горача). А што рабіць будзеш?.. Хіба гэтак, як мы жывем, лепей?.. Хіба я ня бачу, як вы з Палашкаю гаруец? Або нам з старою лепей?.. Не, Несьцер, не, сынку, паасобку гаспадарыць—ні чорта ня выходзіц! Трэба, сынку, разам трymаца. Ты разъбярыся: хаты нашы побач, зямля ў адным кавалку будзє... А потым той, як яго, млын былы

мой, бязумоўна, што я ў арэнду ўзяў, у каго будзе,  
як гэта, ў восені арэнда скончыцца? У нас!.. Бо  
каму-ж яго і аддадуць у арэнду, як не камуні?  
Праўду я кажу?

Несьцер (раптоўна рагоча). Ха-ха-ха! Охо-хо-хо!..

Шчусь (прыкра). І што ён тут знайшоў съмеш-  
нага?..

Несьцер. Ха-ха. Ды з вас добры агітатар!  
Проста першы сорт!.. Ну-ну, не чакаў, што вы за  
камуну агітаваць будзеце!..

Шчусь. А як-жя іначай? Ты думаеш, што я  
супроць камуны?.. Ты думаеш, як я кулак, дык ужо  
і не разумею, што яна — камуна?.. Разумею, саколік,  
'шчэ і як разумею! За дзевяць год прыгледзіўся.  
Цяпер, брат, без камуны не пражывеш. Толькі ня  
трэба чорт ведае каго ў камуну прымаць, осы!..  
Астапа Сераду, у яго свая жнярка ёсьць, ды  
Базыля Цыбульскага... Вось яшчэ Паўлюка ажэ-  
нім з Самахвалаваю дачкою, дык і іх можна будзе  
прыняць...

Несьцер. І Самахвала?

Шчусь. Дый старога можна... Такая камуна  
будзе, што толькі трымайся!

Несьцер (насъмешліва). Але! Чым не камуна?

Шчусь. А што, можа скажаш не?.. Такую  
мэханіку раз্যядзем, ворагам на зайдзрасць.

Несьцер. Ворагам? А хто-ж яны такія ворагі?

Шчусь. Ды пакінь ты да слова чапляцца!..  
Ну, усялякія там... Ды хіба мала на съвеце дрэн-  
нага народу, што так і меціць, каб табе напопе-  
рак дарогі стаць?!

Несьцер. Ворагі нашы розныя. У вас свае, а  
у нас іншыя... І млын арандаваць зъбіраецеся?

Шчусь. Бязумоўна, зъбіраюся!.. Іначай кажучы, ня я адзін зъбіраюся, а ўся наша камуна зъбіраеца. Хе-хе! Трэба гэтымі днямі ў горад ехаць, каб хто-небудзь не перахваціў.

(Несъцер моўкі ўсъміхаеца).

Шчусь (таемна). Да ты ведаеш, Несъцер, што ўся вёска ў нас о тут—во (паказвае кулак) будзе!.. Цяпер мяне, як кулака, ня прымаюць да малочнага таварыства, а тады мы ўсёй камунай да яго далучымся!.. Тады ўсё таварыства ў нас у кішэні будзе!

Несъцер. Дык вы і ў таварыства малочнае ўвайсьці хочаце?

Шчусь. Але!.. Цяпер у мяне тры каровы, ды тры цялушки, а на другі год шэсць кароў будзе, зразумеў?.. Ды яшчэ купім. Не, браце, без камуны не пражывеш, не!.. Ня тыя часы. Нельга цяпер без камуны.

Несъцер (дваяка). Праўду кажаце: без камуны ніяк нельга.

Шчусь. Ну?.. Дык, значыць, далучаешся?

Несъцер (усъміхаеца). Трэба падумаць.

Шчусь. Вось табе і на!! Дзесяць год пакутуеш за камуну, дзесяць год падпіраеш савецкую ўладу, а як да справы, як прышлося самому ў камуну, дык і тпру?!

Несъцер (усъміхаючыся). Ды трохі як-бы... Страшнавата чагосьці.

Шчусь. А я вось не баюся... Дальбог! Праўда, як прышло мне гэта ў галаву, дык як быццам у халодную ваду ўскочыў, аж зымэрз!.. А потым падумаў—нічога!

Несъцер. Угрэліся?!

Шчусь. Ха-ха!.. Правільна!.. Угрэўся...

(Несъцер двумысна падтрымлівае Шчусяў съмех. Уваходзіць Аверка).

## ЗЪЯВА IV

Несьцер—Шчусь—Аверка

Аверка (весела). Добры! вечар вам у хату!.. Чаго гэта вы рагочаце, аж на вуліцы чуваць?..

Несьцер. Здароў быў, Аверка... Чаго съмянемся?.. Ды вось цесьць съмешнае апавядалаў... Сядай... Даўно вярнуўся?..

Аверка. Толькі... Папалуднаваў дый да цябе. Несьцер. Ну як?

Аверка. Ды так... (Пазірае на Шчуся).

Несьцер. Так, так... (Глядзіць таксама на Шчуся).

Шчусь (да Аверкі). А куды гэта ты ездзіў?

Аверка. Ды там справы ўсялякія...

(Несьцер моўкі набівае лульку).

Шчусь. Ну, я пайду... Дык мы з табою, Несьцер, яшчэ пагаворым, як і што... Няма чаго баяцца... Я так думаю, што мы дагаворымся?

Несьцер (захоўваючи ўсьмешку, зласціліва). Так, так... Я таксама думаю. Дагаворымся!

Шчусь. Вось і добра... Ну, бывай здароў... Бывай, Аверка!..

Аверка (холадна). Ідзеце здаровы.

(Шчусь выходзіць. Несьцер правёў Шчуся ў сені, вярнуўся і стаіць калі дзьявярэй).

Аверка. Што гэта ты, памірыўся з цесьцем? Гэта навіна...

Несьцер (махает рукою). Ціх!.. (Адыходзіць). Пайшоў... А то ён мае дрэнную прывычку падслушоўваць... (Глядзіць у вакно). Няма... Я баяўся, каб ты пры ім пра млын не пачаў расказваць... Каб ён не дагадаўся. Ну, кажы!..

Аверка. Ды можа табе ўжо гэтага не патрэбна і расказваць?.. Маеш цесьця багатыра... Куды нам, галоце, да цябе...

Несьцер. Да ты што?.. Звар'яцеў?.. Прычым тут мой цесьць?.. Ты да каго прышоў—да кулака Шчуся, ці да мяне, Несьцера Тарбэцкага?

Аверка. Ды хто вас разъбярэ, да каго? Толькі я думаю, што няма табе ніякага сэнсу, памірыўшыся з цесьцем, зноў сварыцца...

Несьцер. А хто ж табе казаў, што я з ім памірыўся?

Аверка. А ў мяне што?.. Павылазілі?.. Ці пазадала?.. Я, браце, ня дурань, бачу чым тут пахне!..

Несьцер. Ну?.. Кажы?..

Аверка (устаючы). Няма чаго казаць, і так ясна як удзень.

Несьцер. Што ясна?

Аверка. А тое, што табе няма карысьці адбіраць у цесьця млын, вось што!.. Усё-ж такі цесьць, жончын бацька, радня, а то купа галадранцаў. З кім выгодней?.. Звычайна, з цесьцем!

Несьцер. Да ты!.. Маўчи!.. Да ты!..

Аверка. Што?.. Можа няпраўда?.. Я адразу скеміў, да чаго яно ідзе. Дык вось чаму ён і пасьмейваўся так ядавіта!.. Вось табе і на!.. Ну. бывай! (Хоча ісьці).

Несьцер. Стой!.. Ты разумееш, чаго ты мне нагаварыў?

Аверка. Няма чаго тут разумець. Усё, як на далоні.

Несьцер (ціха). Слухай, Аверка, ты ўсё гэта сапраўды?..

Аверка. Што?..

Несьцер. Сапраўды думаеш, што я памірыўся з цесьцем, кулаком Шчусем?.. Сапраўды?..

Аверка (сыціскae плячыма). Няма чаго і думаць... Ды чаму і не памірыцца?.. У цесьця дабра повен двор, а ў цябе што?.. Адна карова ды дзьве авечкі, ды яшчэ цесьцева дачка, што прывыкла ў дабры

жыць... Ну і жывеце на здароўе, хай вы падохненце! (Хоча ісьці).

Несъцер. Ах ты сволач! (Хапае заслончык і кідае яго ў Аверку, але той ухіляецца, Несъцер гукае). Ды стой! Стой, ліха тваёй матары.

(Аверка пайшоў. Несъцер, цяжка дыхаючы, стаў. Уваходзіць дзед Язэп).

### ЗЪЯВА V

Несъцер—Язэп

Язэп. Што гэта за крык?.. Пабіліся з Аверкам ці што?.. Я да яго загаварыў, а ён выляяўся дый пабег.

Несъцер (хмура). Глупства!.. Паспрачаліся трохі!..

Язэп. Ага... Так, так. Паспрачаліся, кажаш? А я думаў—пабіліся. Бо крык ды грукат аж на дварэ чуваць было.

Несъцер (трохі супакоіўшыся). Вось табе і электрыфікацыя.

Язэп. Газы няма і кроплі. Дай грошай, пайду, пакуль ня позна, прынясү.

(Несъцер моўчкі дастае з кішэні гроши і дае дзеду).

Язэп (ідуchy). Ага. Паспрачаліся, а я думаў пабіліся. (Вышаў).

Несъцер (задумайся, раптам гукае з усея сілы. Б'е кулаком па стале). Ах дурань... Дурань! (Уваходзіць Палашка. Зьдзіўлена глядзіць. У руках збаночак).

### ЗЪЯВА VI

Несъцер—Палашка

Палашка. Каго гэта ты лаеш, Несъцер?

Несъцер (злосна). Нікога... Гэта я сам... пра сябе... Ці той... Цьфу!..

Палашка (уцешна). Ну, дзякуй богу, памірылі-  
ся!.. Цяпер хіба будзем жыцы!.. (Ставіць збаночақ на  
стол). Глядзі—вось маці мёду дала...

Несьцер (не дачуўшы). Што?!

Палашка. Мёду, кажу, маці дала.

Несьцер (буркае). Ну і еж на здароўе.

Палашка. Чаго гэта ты такі злосны?

Несьцер. Не твая справа!.. (Адыходзіць).

Палашка. Ну але, не мая... Хіба я ведаю, якія  
ў цябе спрavy? Куды ўжо мне да тваіх спраў...  
Ты толькі, як браў, дык усё казаў: „таварышам  
мне будзеш“... „Дапамагаць будзеш мне у маіх  
мужчынскіх спрavaх“... А цяпер—„не твая справа!..“  
Дурная была, што слухала. Лепей-бы дома сядзе-  
ла, чым гэта цярпець.

Несьцер. А ну цябе, дурная!

Палашка (плача). Зноў пачынаецца!.. Зноў гэ-  
тая басота, галадранцы, мабыць, напоперак горла  
сталі!..

Несьцер. Не, цяпер ужо не галадранцы, а твой  
улюблёны бацька косткаю мне ў горле стаіць.

Палашка. Там усе тا́к рады, як на вялікдзень...  
Маці аж плакала з радасці, што ты памірыўся з  
бацькам...

Несьцер (злосна). Ня мірыўся я з бацькам!..  
Чуеш?! Ня мірыўся я!..

Палашка. Як так? (Аж перастала плакаць).

Несьцер. А вось так!.. Бяжы ды скажы ім,  
каб дарэмна ня радаваліся... Дый мёд мациры  
сваёй аднясі, бо потым на ўсю вёску званіць бу-  
дзе, што корміць нас.

Палашка (злосна). Дык ты значыць толькі съмя-  
яўся з бацькі?! Съмяяўся?.. Кажы?!

Несьцер. Ды адчапіся ты ад мяне!.. Ніхто з  
яго не съмяяўся. Гэта ён хацеў з мяне пасъмяяцца,

але нічога з гэтага ня вышла. У камуну мяне зваў!..  
Агітаваў за камуну! Ух!.. Падла съмярдзючая!

Палашка. Дык ты і сапрауды абдурый бацьку?!

Несьцер. Патрэбен ён каму!.. Гэта-ж ён мяне хацеў абркруціць навокал пальца. І ведаеш што, Палашка, я табе скажу?.. Скажу ўжо ў апошні раз і больш ня буду казаць.. Я ажаніўся з табою, а не з твайм бацькам.. Чуеш?.. З табою зьбіраюся і жыцьцё пражыць. Дык вось ня блытай ты сюды свайго ўлюблёнага бацькі, а з ім яшчэ і мацяры. Няхай яны сабе жывуць сваім жыцьцём, а мы будзем жыць сваім...

Палашка (лапоча). Надаела жабракоў карміцы!.. Абрыдла задрыпанаю хадзіцы!.. Чуў?.. Жыві сабесам, як хочаш, а я і без цябе абыйдуся!.. Чуў?.. (Хапае хустку, расьцілае на лаве, адчыняе скрыню і хутка складвае ў яе свае рэчы. Несьцер м��чі глядзіць). Даволі!.. Хопіць з мяне!.. Пяць год жабрачка была, мала-непад вонкамі хадзіла!.. Затое муж „ідэйны“ быў, усё абяцаў—пачакай, казаў... Як той поп на тым съвеце царства нябеснае абяцае, гэтак і ты... Дык я ня дурная, ня веру ні папу, ні табе... (Зьевязвае рэчы). Гэта і ўсё... Бывай!. (Хутка ідзе да дзьвярэй).

Несьцер (раптам). Стой, Палашка!..

Палашка (каля дзьвярэй). Ну?.. (Вытрашчыла вончы, чакаючы).

Несьцер (паслья змаганьня аўладаў сабою). Мёд забылася... Вазьмі...

Палашка. Ды ўжо табе не пакіну!.. (Хутка падыходзіць да стала, хапае збаночак, кідае на Несьцера зlossenім поглядам і выходзіць).

Несьцер (стаіць нейкі час, потым цяжка садзіцца. Паслья паузы). Што гэта робіцца сягоныня?.. Ці я здурнеў, ці ўвесь съвет звар'яцеў?.. Цьфу!!! (Устае, нейкі час думае, потым хутка дастае з заложніку хлеб, кла-

дзе ў торбу, з паліцы бярэ торбу з тутунём, адсыпае ў кашу, кладзе торбу на месца. Язіраецца, ці не забыўся чаго. Ядчыняе скрыню, бярэ з прыскрынку стары зашмальцаваны бумажнік, хутка праглядае яго, кладзе за пазуху, адзяе шапку і ідзе да дзьвярэй. У гэту хвіліну ўваходзіць дзед Язэп з газаю ў руках).

### ЗЪЯВА VII

Несьцер—Язэп

Язэп. Куды гэта ты выбраўся?

Несьцер. Да Аверкі, а потым на станцыю...  
у горад.

Язэп. На станцыю? Пяшком? Уночы? Чаго гэта табе загарэлася?

Несьцер. Справа ёсьць... Гаспадарце тут самі..  
Палашка мяне ўжо пакінула... Дык вы тут самі  
як-небудзь... Праз тыдзень вярнуся... А можа і ра-  
ней... Ну, бывайце. (Выходзіць).

Язэп (застыў на месцы ад эздзўленъня). Вось та-  
бе і на!..

Заслона

## ДЗЕЯ ДРУГАЯ

Хата Шчуся чыста прыбрана, з прэтэнзіяю на гарадзкі густ.  
Многа абразоў і лубачных карцін з руска-нямецкае вайны.  
Канапа. Крэслы. Паслья першае дзеі прайшло два тыдні.  
Палашка сама прыбірае ў хаце. За сценаю гоман. Чуваш,  
як Стэпа злосна лаецца.

### ЗЪЯВА I

Палашка—Стэпа

Стэпа (уваходзячы). Не дажджэ, каб я ёй плаціла!. Глядзі ты на яе, якая!. Усіх хлопцаў прымала, а я плаці?! Ды няхай я з гэтага месца не сайду, як я табе дам хоць капейку!..

Палашка. Мама!. Каго гэта вы лаецце?.. Мама!..

Стэпа. А твая якая справа?.. Глядзі ты, якою ціхоняю зрабілася!.. Саломеная ўдава!..

Палашка. Да што я вам такога сказала?.. (Паціскае плечмі). Лайцеся сабе на здаровейка хоць да заўтрага.

Стэпа. Ты гэта што, съмяяцца з мацеры будзеш?.. Няхай толькі бацька з гораду вернецца... Ён табе дзяяচоче ўспомніцы!.. Знаць будзеш!..

Палашка. Біць будуць яны мяне ці што?..

Стэпа. Там паглядзіш, ці біць будзе, ці шка-  
даваць будзে?.. (Трохі адышла). Госпадзі божа мой,  
ты калі-ж ужо гэта ўлада скончыцца? Ды калі-ж

ты пашлеш свайго архангела Міхаіла на гэтых  
сукіных сыноў?..

Палашка. Эх, мама, мабыць не дачакацца вам  
архангела Міхаіла... Прыдзеца звыкацца...

Стэпа. Ды гэта ты што, сапраўды ўзялася з мяне  
зьдзекавацца? Мала яшчэ за дзесяць год зьдзека-  
валася?.. Хоць бы цяпер пашкадавала бацьку з ма-  
цераю. (Усхліпвае). Хіба мы з бацькам чакалі, што  
з вас гэтакія вырадкі выйдуть?.. Вунь Паўлюк чаго  
нарабіў?.. Яму што?.. Яму нічога?.. А бацька мяне  
грызе, што не дагледзела... А што я за ім усьлед  
хадзіць буду, каб ён з дзяўчатамі ня знаўся. Цяпер  
толькі пагаварыў з дзёўкаю, зараз-жа і плаці.

Палашка. Добрая гаворка!.. У Юстыны-ж дзіцё  
нарадзілася!..

Стэпа. А можа яна давесьці, што гэта Паўлі-  
кава дзіцё! Можа?

Палашка. Дык суд-жа прысудзіў?..

Стэпа. Што ты мне аб судзе кажаш?.. Без цябе  
ведаю, што прысудзіў?..

Палашка. Дзіўная вы, мама... А каб мяне гэ-  
так хто-небудзь зъняславіў ды і пакінуў з дзіцём,  
што-б вы тады сказали?

Стэпа. А што, можа з табою твой ласкавы  
Несьцер лепей зрабіў?.. Адно толькі, што дзіцяці  
няма.

Палашка (раззлаваўшыся). Ня кідаў ён мяне!..  
Сама пашла ад яго... Сорам вам, мама, дакараць  
мяне... Праз вас пакінула, а вы мне вочы колеце.

Стэпа. Уг-га!.. Праз нас!.. Ды хто-ж цябе пра-  
сіў яго кідаць?.. Хто?.. Што, я цябе прасіла, ці мо-  
жа бацька?.. Дурная ты!.. Табе казалі толькі, каб  
бацьку з Несьцерам памірыла. (Уваходзіць Паўлюк).

## ЗЪЯВА II

Стэпа—Палашка—Паўлюк

Паўлюк (уваходзячы). Чаго крычыце, мама?..  
Пра што ідзе дыскусыя?

Стэпа (не зразумеўшы). Чаго?

Паўлюк. Праз што спрачаецца?

Стэпа. Спытай сястрыцу сваю ласкавую! . (Хоча ісьці, вяртаецца). А ты накажы той сваёй Юстынцы, каб яна і на двор не паказвалася, бо, далібог, сабакамі зацкую. Зараз была, гроши прасіла!.. Цьфу!.. Ні сораму, ні сумленьня ў людзей няма!.. Госпадзі, і калі гэта скончыцца?! (Выходзіць).

Паўлюк. Мама, кінь ты спадзявацца, што прыдзе хтосьці, прагоніць бальшавікоў, адбярэ ў беднякоў наша добро, беднякоў пастраляе, ці павешае...

Палашка. Усе мы добрыя!.. На сябе паглядзі.

Паўлюк. Я што?.. Я, можна сказаць, афяра... Я пакутую за тое, што мой бацька быў калісьці спрытнейшым за іншых, змог добра нажыць... Вось і ўся мая віна. Я, можа-б, усёю палітыкаю верхаводзіў, каб на быў сын кулака. Вось маё і горанька, што тут мне няма ходу... Не для таго мяне вучылі, каб тут у гнай капацца.

Палашка. Для таго, мабыць, каб дзяўчат пса-ваць?..

Паўлюк. Хто іх там псуе?.. Самі яны псуюцца...

Палашка. Я Юстына?..

Паўлюк. Ды што ты мне Юстынаю вочы колеш?.. Юстына!.. Сам знаю, што Юстына!.. Ня ведаў-жа я, што ў яе дзіцё родзіцца.

Палашка. Ня ведаў!.. Маленъкі ты, нічога не разумееш?..

Паўлюк. Ды адчапіся ты ад мяне! Мала мяне бацька за яе грызе? Падумаеш, заступніца зна-  
слася!.. Што ты ў жэнадзеле ці што?.. Прама табе хоць уцякай з хаты. Праходу табе няма праз гэту праклятую Юстыну.

Палашка. Сам вінаваты.

Паўлюк. Вінаваты, вінаваты!.. Без цябе ве-  
даю, што вінаваты... Прыходжу сягоныня да Несь-  
цера, а ён мне і руکі не падаў...

Палашка (хутка). Вярнуўся Несьцер?..

Паўлюк. Яшчэ ўчора...

Палашка. Не казаў, аддалі ім млын ці не?..

Паўлюк. Буду я з ім размаўляцы!.. Ён мне рукі не падаў, а я буду да яго гаварыцы!.. Знашла дурня!.. Сама пайдзі ды і запытайся, калі табе трэба. Гэта каб у Амэрыцы хто каму рукі не па-  
даў, ведаеш што было-б?.. Амэрыканскі паядышак,  
вось што!.. Замкнуліся-б у цёмным пакоі, пазапа-  
лівалі-б папяросы дый так у цемнаце і давай адзін  
у аднаго з леварвэраў жарыць...

Палашка. Дурні твае амэрыканцы і ты з імі  
разам.

Паўлюк. Ды ўжо ня дурнейшы за твойго Несь-  
цера...

Палашка. Штосьці ня відаць...

Паўлюк. Ды ўжо, мабыць, відаць, бо я таго  
рабіць ня буду, што ён выдумлівае... Тож электры-  
фікатар... інжэнер-амэрыканец... Хоць-бы не съмя-  
шшыў людзей...

Палашка. А што-ж ён робіць?

Паўлюк. Схадзі дый паглядзі!..

(Уваходзіць Стэпа і Самахвал).

### ЗЪЯВА III

Паўлюк—Палашка—Стэпа—Самахвал.

Стэпа. Заходзьце... Заходзьце, Мікіта Хвёдравіч... Стары 'шчэ ўчора хацеў вярнуцца, але, ма-быць, ня ўправіўся...

Самахвал. Добры дзень, хрэшчаніца... Здароў, Паўлюк...

Палашка. Добры дзень...

Паўлюк. Маё шанаваньне.

Стэпа. Сядайце... Што новага, апавядайце...

Самахвал (сеў, выцірае хусткаю твар). Ух-ух!..  
Дрэнныя навіны...

Стэпа. А што такое?

Самахвал. Чулі, што ваш зяцёк Несццер вы-  
рабляе?..

Стэпа. А што?..

Палашка (узрушана). А што там такое?..

Самахвал (аддыхаўшыся). Электрычную станцыю-  
й вашым млыне ставіць...

Стэпа (не разумеючы). Што ставіць?..

Паўлюк. Ды якую там станцыю!.. Прывёз якій-  
сьці дрэнненкі маторчык... Хіба такія станцыі  
бываюць?.. Вунь у Амэрыцы на вадападзе Ніягара  
станцыі!.. На ўсю Амэрыку сілу падае...

Стэпа (не разумеючы). Што падае...

Паўлюк. Электрычнасьць, мама. Сіла такая,  
што ўсялякія штукі вырабляе... Вось, напрыклад,  
трэба вам кавы зварыць альбо картоплі на-  
скрэбсьці, вы ўстаўляеце сабе штэпсэль...

Стэпа (не разумеючы). Што ўстаўляеце?

Паўлюк. Штэпсэль, мама...

Палашка. Кінь, Паўлюк, каму яно патрэбна  
што ты языком мелеш?..

Самахвал. Пра каву ды картоплю ня ведаю...  
Ня чуў... А вось, што малаціць электрычнасцю,  
зямлю араць ды ў хатах замест газы съвяціць мож-  
на, гэта праўда... У горадзе бачыў і ў некаторых  
вёсках пачалі заводзіць. Арусь, малоціць ці там  
што—усё чыста электрычнасцю.

Па ўлюк. Та-ак, электрычнасць—добрая шту-  
ка... Толькі хіба яны зробяць так, як сълед?.. Каб,  
скажам, трэба табе...

Стэпа (перабівае). Пачакай, Паўлюк... Дык, гэта,  
кум, выходзіць, што яны млына не аддадуць, калі  
свае парадкі там заводзяць?..

Самахвал. Вось гэта-ж і страшна... Трэба Іва-  
на Максімавіча пачакаць, што ён прывязе... Коняй  
па яго паслалі?..

Стэпа. Яшчэ сонца не заходзіла, як парабак  
паехаў... Хутка, мабыць, і прыедуць...

Палашка (сама да сябе). Электрычную станцыю  
ставіць...

Па ўлюк. Я як яшчэ вучыўся ў гімназії, дык у  
нас быў вучань адзін, бацька яго ў Амэрыку  
езьдзіў.

Стэпа. Паўлюк, галубчык, пайдзі скажы Крыс-  
тыне, каб самавар паставіла... потым ужо хоць  
распавісі...

Па ўлюк Эх, каб гэта ў Амэрыцы... уставіў  
штэпсэль і—калі ласка: піце гарбату. А то сама-  
вар!.. І гарбаты тae не захочаш... (Выходзіць).

Самахвал. Ну, Палашка, як там у цябе з му-  
жам?..

Палашка. А што?..

Самахвал. Хутка памірыцеся?..

Палашка. Ня ведаю...

Стэпа. Яна хіба што ведае?.. Разумная!.. Бацька  
з мацераю кормяць, чаго ёй яшчэ трэба?..

Палашка. Мама!..

Самахвал. Ня добра, ня добра так, Палашка... З мужам трэба памірыцца... Які ён там бальшавік, не, проста чалавек... Дарма, што вы ня венчаны, усё-ж такі ён табе па савецкаму закону сапраўдны за-конны муж... Дый сама ты, Палашка, ужо ня дзіцё— можаш сваім розумам паварушыць, не съляпая: бачыш, што Несъцер твой бацьку твайму дапамагчы можа...

Палашка. А чым-жа гэта Несъцер можа вам дапамагчы, што вы ўсе так з ім памірыцца хо-чаце?..

Самахвал. Чым, пытаеш?.. Усім! Усім, Па-лашка... Цяпер, дачушка, не хавацца ад бальша-вікоў трэба, а якраз наадварот... Прыгортвацца да іх ціханька... Гэта табе ня жарты: адзіннацаць га-доў існуюць!.. Гэта трэба разумець. Цяпер і нам іншае тактыкі трэба трymацца.

Палашка. Штосьці нічога я не разъбяру з вашае гаворкі...

Самахвал. Тут і разъбіраць нечага... Усё ясна, як дзень. Мае бальшавіцкая ўлада сілу? Мае. Вя-лікую сілу мае. А нас, сказаць, быўших багацеяў, любіць? Не, ня любіць. Бo лічыць нас за сваіх во-рагаў. Вось і трэба нам паказаць, што ня ворагі мы ім, што іхнюю справу разумеем і нават, можна сказаць, спачуваем. А што калісьці супроць іх вы-ступалі, то, значыцца, памыляліся. Зразумела ўсю нашу тактыку?..

Палашка. Ну?

Самахвал. Вось табе і ну... Угледзяць яны, што мы падобраму да іх—і да нас дабрэйшымі будуць. Можа, палёгkі ці правы якісьці дадуць. А калі і не, дык таксама добра будзе—абы

лагодна жыць. Нам і з гэтага карысьць вялікая будзе. Бо' калі што, дык ня дурні мы. Вось мы з тваім бацькам права голасу ня маем, як быўшыя сябры „Саюзу рускага народу“. А голас той нам, ох... як патрэбен. Таму і трэба нам да камуны падмазваца.

(За сцэнаю чуваць грукат перакуленага самавара і дзяячы злосны крык).

Стэпа. Што гэта там такое?.. А бадай цябе...  
(Хутка выходзіць).

Палашка. Мабыць, Крыстына самавар перакуліла... (Таксама выходзіць).

(За сцэнаю крык съціхае. Чуваць, як сварыцца Стэпа і плача наймічка. У хату, абтрасаючы з сябе ваду, уваходзіць Паўлюк).

#### ЗДЯВЛ IV

##### Самахвал—Паўлюк

Самахвал. Што там здарылася, Паўлюк?..

Паўлюк. Ды каб... Дурніца тая, Крыстына, самавар перакуліла... Добра, што не закіпей яшчэ... Вада толькі-толькі цёплая была, а то напэўна-б авварыла.

Самахвал. Як-жа гэта яна яго так перакуліла?

Паўлюк. Ды разявака такая, думала, што я ёсць абнімаць буду, а я толькі пажартаваў... Ну, яна адскочыла, зачапіла за самавар і, значыць...

Самахвал. Так, так... Пажартаваў, кажаш!..  
Эх, Паўлюк, жаніцца табе ўжо пара...

Паўлюк. Ды я нічога супроць ня маю, толькі няма нічога людзкага.

Самахвал. Знойдзем!..

(Уваходзіць Палашка).

Палашка. І табе ня сорамна, Паўла?.. Ну, чаго ты да Крыстыны лезеш?.. Што яна табе цацка ці што?

Паўлюк. А гэта ўжо не твая справа!..

Палашка. А чыя-ж гэта справа?.. Вунь праз твае цацканыні ды дурэнныні дзяўчыне вольна дыхнуць нельга.

Самахвал. Не сварыцца... Брат з сястрою павінны лагодна жыць.

Паўлюк. Запытайце яе, чаго яна да мяне чэпіцца?! Яна мяне вучыцы!.. Ды я забыўся больш, як ты ведаеш. (Да Самахвала). Я той дурніцы хацеў толькі паказаць, як у Амэрыцы гарбату грэюць, а яна, курка дурная, перапалохалася... ну і таго...

Палашка (кінулася да вакна). Тата прыехалі...

Самахвал. Нарэшце!.. Ну, што ён прывёз цікавага?.. (Уваходзіць Шчусь і Стэпа).

### ЗЬЯВА V

Самахвал—Паўлюк—Палашка—Шчусь—Стэпа

Шчусь. А, куму ня церпіцца?.. Карціць?! Зранку, мабыць, сядзіш, Мікіта Хведараўіч? (Скідае паліто).

Стэпа. Ды дзе там зранку!.. Яшчэ з вечара забягалі.

Самахвал. Да ты апавядай баржджэй! Як?..

Стэпа. Ды дайце яму дыхнуць з дарогі. Пасыпееце!

Самахвал. Кажы, кумок, бо ня вытрымаю, чакаўшы!..

Шчусь. Добра... Усё, брат, добра... Абяцялі такі перагледзець пастанову. Справа, браце, дай-шила аж да акруговага земадзелу, а ў мяне і ў акрузе чалавек адзін знаёмы ёсьць... Ды ты яго,

кумок, ведаеш... Мількевіч — той, што ў земскага начальніка пісарам быў. Дык ён цяпер там у го-  
радзе за „частнога півереннага“ правіць ці што.  
Ён пранырлівы, дзе хочаце, умее пралезьці. Казаў,  
што возьмеца за гэту справу... Я яму ўжо мага-  
рычу паставіў.

Самахвал. Вось гэта добра.

Шчусь. А спачатку, браце, цяжка было. Ой,  
як цяжка. Думаў, што ўжо н'чога ня выйдзе...  
Зайшоў я да загадчыка... Я ўжо яму і так і сяк...  
А ён мне: справа, кажа, вырашана, млын перадан  
таварыству беднякоў... Я зноў: прашу вас, дарагі  
таварыш, як я, кажу, сам хачу ў камуністычную  
партыю ўступіць, а галоўнае, што, значыцца, мы  
хочам калектыву ці там камуну зарганізаваць..  
Гаварыў, гаварыў — камень, а не чалавек. На тое,  
што я яму пра калектыв, дык і не звярнуў увагі.  
Рабіце, кажа, рабіце, справа ваша. Але калі справа  
да дапамогі, дык, кажа, нам, па-перш, каб па  
прайдзе было, а, па другое — клясавы падыход.  
Зноў, словам, нічога ня вышла.

Самахвал. Ну? Ну?

Шчусь. Вышаў я з габінету дый засумаваў,  
але на ўсходах сустракаю Мількевіча. Дык я яму,  
значыцца, усё па парадку. Выслухаў ён мяне ды  
кажа: „ня журыцеся, вы выйграеце справу. За-  
ходзьце да мяне пад вечар, там аб усім падра-  
бязна пагаворым!“ Пашоў я, панёс гарэлкі, віна,  
выпілі з ім добра. Адным словам, сказаў, праз  
дзён восем-дзесяць млын будзе ваш!.. Вось і ўсё.  
Задатак узяў.

Самахвал (падазрона). А хіба-ж ён зробіць?..

Шчусь. Хто, Мількевіч?.. Каб Мількевіч ды не  
зрабіў... Ды гэта такая галава, што самага Троц-  
кага абкруціць... Мы з ім старыя сябры, яшчэ за

старым рэжымам, як ён у земскага начальніка служыў. А цяпер, значыцца, ён па прыватных справах, іначай—адвакат ці штосьці такое.

Стэпа. Ну, дзякую богу!.. А я думала, што цябе і сягодня ня будзе.

Шчусь. Ну, а як дома?.. Усё добра?..

Стэпа. Ды ўсё... Толькі што гэта Крыстына самавар сапсавала. От дзяўчына, бадай яна здохла!..

Шчусь. Што там такое?

Стэпа. Перакуліла самавар дый скруціла яму крант на бок, так што і вада не бяжыць. Ды яшчэ чуць Паўлюка не авварыла.

Шчусь. Трэба звольніць.

Палашка. Яе Паўлюк абнімаць пачаў, а яна вырывалася ды неяк ненарокам зачапіла адзежаю за крант... Крычыць Паўлюку, каб пусьціў, а ён ня пускае... Ну, яна папнулася, а самавар аб дол.

Стэпа. Брэша яна! Не чапаў яе Паўлюк!

Шчусь. Зноў Паўлюк?! Дзе ён?..

Стэпа. Кудысьці па справе пашоў. (Пагражае Палашцы кулаком).

Шчусь. Па якой, ліха яго матары, справе? Якія ў яго справы могуць быць?! Ну, няхай вернеца!..

(Уваходзіць Паўлюк).

Паўлюк (весела). З прыездам, тата!..

Шчусь (глянуўши на яго). Цыфу, каб цябе паралюш узяў! Ведаеш, кумок, морды яго парасячае бачыць не магу, да таго абрый!..

(Стэпа шэпча Паўлюку, перасьцерагаючи яго ад бацька-вага гневу. Паўлюк нядбала ўсміхаецца).

Самахвал (устае). Ну, бывайце здаровы... Да дому трэба... Павінен бацюшкага прысьці... Справа ёсьць маленъкая... Заходзь да мяне, Іван Максіма-

віч, пад вечар... Пагаворым... Тут, брат, Палашчын  
Несьцер такую Амэрыку разьвёў, што ўся вёска  
аж гудзе. З вады съяцло зъбіраеца рабіць.

Шчусь. Што такое?

Самахвал. Няхай табе Паўлюк расскажа, ён  
лелей ведае. Ну, бывай, кумок!..

Стэпа. Ідзеце здаровы, кумок, кланяйцеся...  
(Праводзячы Самахвала, выходзіць за ім).

Шчусь (насупіўшыся ходіць па хаце, спыняеца каля  
Палашкі). Што гэта ён там робіць?..

Палашка. Хто?

Шчусь. Ды хто-ж!. Несьцер ласкавы твой!

Палашка. А я адкуль ведаю?..

Паўлюк. Электрычную станцыю ставіць... Пры-  
вёз машыну, мантара прывёз... Грэблю раман-  
туюць... Кажуць, на Каstryчнікаве съята ўжо  
пусьцяць у ход сваю машыну... Сымех дый толькі...  
Мабыць, выйдзе якаясьці пышкаўка... Эх, каб гэта  
ў Амэрыцы...

Шчусь. Ну ты, амэрыканец!.. Ты доўга яшчэ  
будзеш сабак ганяць?.. Доўга яшчэ ты, сто чартой  
твайму бацьку, брынды біць будзеш?.. Што ты  
сабе думаеш?..

Паўлюк. Ах, тата!..

Шчусь. Што тата?.. Што тата, сто чартой  
тваёй дурной мацяры! Доўга яшчэ з мяне людзі  
будуць съмяяцца? Ды цябе, сукінага сына, у плуг  
пара ўжо запрагаць, а ты і да гэтага часу хлоп-  
чыкам прытвараешся...

Паўлюк (набраўшыся духу). Ведаеце што, тата?..  
Дайце мне грошай на дарогу... Адпусьцеце мяне  
ў Амэрыку... Я, тата, бачу, што тут ніякай кар'еры  
не зраблю. Няма мне тут ходу, самі ведаеце, а ў  
Амэрыцы...

Шчусь. Я табе пакажу такую Амэрыку, што ты з месяц ня сядзеш!..

(За сцэнаю зноў беганіна).

Шчусь. Што там такое?

Палашка (глянуўшы ў вакно). Маці з Юстынкаю завяліся... Мабыць, пачула, што вы вярнуліся, дый прышла зноў гроши за Паўлюкова дзіцё сысківацы!.. Была ўжо сёньня.

Шчусь (злосна). Ах ты, паскуда паршывая! Дык за цябе яшчэ і гроши плаціць... (Хапае за рукаў). Скідай порткі!

Паўлюк. Тата!!

Шчусь. Дык ты яшчэ і выкручваешся?! Дык вось-жа табе! Вось!.. Вось!.. Вось!.. Маеш!.. Маеш!.. Маеш!.. Гэта табе паненкі!.. Гэта табе проста дзяўчыты!.. Гэта табе Юстына!.. Гэта табе Крыстына!.. Гэта табе твая Амэрыка, каб яна з табою разам скроль зямлю правалілася!..

(Паўлюк круціца па хаце, кричучы на ўсё горла. Шчусь не пакідае лупцаваць яго).

Стэпа (убягаючы). Ды ці ты здурнеў?! Што ты робіш? Пакінъ!.. (Кідаецца бараніца Паўлюка). Пакінъ!!!

Шчусь. Пусьці яго, старая, бо' і табе будзе!..

Стэпа. Глядзі, каб табе рукі не павыварочвала, стары дураны!.. За што ты дзіця калечыш?.. Га?. Звар'яцеў!..

(Паўлюк плача).

Шчусь (цяжка дыхае). Каб ведаў, як бацьку слухацы!.. Бачыш, паніч які!.. Я табе, сукіну сыну, пакажу Амэрыку!.. У Амэрыку захацеў!.. Амэрыканец!.. Вон з мае хаты, каб я твойго духу паскуднага ня чуў!..

Стэпа. Пойдзем, Паўлюк, пойдзем, я табе пераадзеца дам, хай ён, стары дурань, вар'яце!..  
Ах ты!.. Чорт стары!.. (Вышлі).

Шчусь. Ідзі, ідзі!.. Цацкайся з ім!.. Ён табе за ўсё падзякуе!.. (Ходзіць злосна па хаце). Чэрці-б вас усіх пазабіралі. (Стай супроць Палашкі). А ты чаго прышчуралася?.. Можа і ты хочаш?..

Палашка. Спрабуйце толькі!..

Шчусь. Давядзеш мяне, дык і спрабую!.. Не пагляджу, што ты бядняцкага старшыні жонка. Зьдзяру спадніцу дый так адлупцю, што і да съмерці будзеш помніць!..

Палашка. Спрабуйце, я такая, што і здачы дам.

Шчусь (зьбянтэжана да яе вылупіў вочы. Пауза. Глядзяць адзін на аднаго). Нічога!.. Маладзец Несцер!.. Добрую жонку выкакаў сабе на радасьцы.. Сапраўды, што з такою съцерваю, як ты, ніякі дурань ня будзе жыць.

Палашка. Ды хто-ж знае, ці будзе жыць ці не. А от, што дурні тая дзеці, што такога бацькі як вы, слухаюцца, дык праўда.

Шчусь. Ой, маўчы, Палашка!..

Палашка. Маўчэце і вы, тата!..

Шчусь. Ой, Палашка!..

Палашка. Ня пужайце мяне, тата!.. Бо я не баюся!.. (Хапае хустку, падыходзіць да дзьвярэй). Праўду казаў Несцер, што вы кулак ды яшчэ подлы. (Выходзіць, стукнуўшы дзьвярмі).

Шчусь (аж сеў з неспадзяваньня). Вось гэта так!..

### Заслона

## ДЗЕЯ ТРЭЦЯЯ

Бераг рэчкі. З боку млын, у якім чуваць ціхі рытмічны гук машыны. Ад млына праз усю сцэну цягнуцца электрычныя правады. Раніца. На сцэне ніяма нікога, толькі чуваць як у млыне съплюае Аверка. З левага боку ўваходзіць дзед Язэп.

### ЗЬЯВА I

Язэп—Аверка

Язэп (гукаючы з дзьвярэй). Здароў, Аверка!—  
З съятам!..

Аверка (падышоўшы да дзьвярэй). Дзякую!.. Добры дзень... На зъмену прышл?..

Язэп. Ды гэта-ж паслаў мяне Несыцер, каб я тут пабоўш каля машыны, пакуль ён прыдзе... Каб ты не чакаў, а ішоў сабе дадому. У яго там справы якіясьці...

Аверка. Дык гэта вы, выходзіць, за машыніста будзеце?..

Язэп. Які там з мяне машыністы. Я тут ня спэц...  
За вартайника, гэта зусім другое...

Аверка. Нічога, мы з Несыцерам вас за машыніста вывучым... Справа простая..., Цяпер ужо лёгка... Вось дастукацца да гэтае машыны цяжка было... Каб ня Несыцер, нічога-б і ня вышла. Эх, памятаю, былі пасварыліся мы з ім калісьці...

Праўду кажучы, я быў вінен: не распытаў як сълед... Ну, а ён, як прыбег да мяне ў хату, як стукне кулаком па стале: „Кажы мне зараз, аддалі таварыству млын у арэнду ці не?..“ Глянуў я на яго дый спужаўся: пабялеў, зубы съціснуў!.. Ну, бязумоўна, я яму ўсё і расказаў... А ён выслухаў мяне ды на станцыю пяшком... Падумайце, трыццаць пяць вёрст супроць ночы!.. Толькі гэта ён пайшоў, а тут як засыпле дождж... Усю ноч, як з вядра, ліло—не вярнуўся Несъцер! Пайшоў!..

Язэп. Яго чым-небудзь раззлаваць, дык ён і ня гэта яшчэ зробіць... Ну, дык ты ідзі, твая зъмена скончылася... Я тут пабуду, пакуль Несъцер прыдзе.

Аверка. Ну, добра, я пайшоў... Бывайце, дзед...

Язэп. Ідзі здароў!..

(Аверка выходзіць, дзед устае, абмацае кішэні).

Язэп. Эх, бадай цябе!.. Забыўся... (Дастае з кішэні люльку, шукае капшука). Вось табе і пакурыў!.. Люлька ёсьць, а тутуню—чорта-з два!..  
(Незадаволена бурчыць, ідзе ў млын. Асьцярожна, азіраючыся, уваходзіць Паўлюк. Заглядае ў млын. Угледзеўшы дзеда, робіць якіясьці знакі. У гэты час выходзіць дзед.)

## ЗЪЯВА II

Язэп—Паўлюк

Паўлюк. Аэраплян, здаецца, паляцеў... Вунь, бачыце за хмарою?.. Ды паглядзене, вунь за хмарою?

Язэп. Дзе там мне ўгледзіць!.. Съляпья ўжо вочы... (Садзіцца). Ну, як твае справы?.. Калі ў Амэрыку паедзеш?..

Паўлюк (уздыхае). Эх, Амэрыка, Амэрыка!..  
(Паказвае на млын). Хіба гэта млын?.. Хіба гэта

машина?.. Хіба гэта электрычная станцыя?.. Ды яе ў кішэню схаваць можна. Вунь у Амэрыцы на Ніягара.

Язэп. Ды чулі ўжо, чулі!.. Скажы лепей, ці няма ў цябе тутуню?

Паўлюк. Няма. Ня куру. У Амэрыцы таксама ніхто ня курыць. Там больш жуюць.

Язэп. Што жуюць?

Паўлюк. Тутунь. Кладуць за губу і жуюць.

Язэп (круціць галавою). Вот дурні!.. Тутунь на тое родзіць, каб яго курыць, а не жаваць!.. У нас і съвінні яго ня будуць есьці, а яны жуюць!.. Дурні... Усё ў іх не палюдзку. Сказана, амэрыканцы.

Паўлюк. А чаго гэта машина сёньня працуе?.. Свята-ж?..

Язэп. Колектывішчыкі хлеб мелюць... Цьфу, аж нудзіць, гэтак курыць хochaцца. Слухай, Паўлюк, зъбегай прынясі мне капшук!..

Паўлюк. Не, дзед, не пайду. Бацька лаяцца будзе, як угледзіць.

Язэп. Дык пасядзі тут, павартай, а я зъбегаю сам... Пасядзіш?.. Толькі нікога да машины ня пускай.

Паўлюк. Добра... Ідзеце... Мне ўсё роўна не-чага рабіць.

Язэп. Я хутка... Глядзі-ж, нікога не падпускай.

Паўлюк. Добра, добра!.. Ідзеце.

(Язэп хутка пайшоў, Паўлюк ідзе за дзедам, потым абярнуўся ў той бок, адкуль прышоў і кагосьці кліча).

Паўлюк. Ідзеце хутчэй, нікога няма!.. Ды ідзеце-ж!..

(Асьцярожна, аглядваючыся, уваходзіць Шчусь і Самахвал).

### ЗЪЯВА III

Паўлюк—Шчусь—Самахвал.

Шчусь. Няма нікога? Ну і часы!.. У свой млын хаваючыся трэба заходзіць.

Самахвал. Куды гэта ён пашоў?

Паўлюк. За тутунём пабег. Разглядайце на зларовейка.

Самахвал (заглядае ў млын). Дык гэта тая самая машина, што электрычнасьць робіць?

Паўлюк (зняважліва). Ну, і машина!.. Пшыкаўка якаясьці, а не машина!.. Вунь у Амэрыцы...

Шчусь. А бадай табе заняло!.. Носіца з тою Амэрыкаю, як дурань з пісанай торбаю!..

Паўлюк (абражаны). Што з вамі гаварыць, тата; калі вы нічога не разумееце...

Шчусь. Замаўчы!.. Дурніца ты амэрыканскі!..  
Дай сказаць слова!..

Паўлюк. Калі ласка! (Адыходзіць).

Самахвал. Т-ак! Машынка працуе!.. Добрая машина!.. Гэта, кумок, не газынічка... Т-ак. Шкада, шкада... Паспадзеваліся вы, кумок, на таго прайдзісъвета Мількевіча... Трэба было ў іншыя дзъверы стукаць. Т-ак... Шкада!.. Чуеце, як працуе?.. Як гадзіннік!

Шчусь (са злосцю, ціха). Не дапякайце ўжо хоць вы мяне сваімі словамі, кумок!

Самахвал. Т-ак!.. Як ні кажэце, шкада!..

Шчусь (злосна). Цьфу!.. З вамі гаварыцы!.. (Заглядае ў млын).

(Паўлюк насыўствае „кирпичики“).

Самахвал. Вось часы насталі!.. Хоць лажыся вось тут дый давай сябе жыўцом закапаць. Калісьці, бывала, пойдзеш да ахаго, да другога, з тым

пагаворыш, таго пачастуеш, гэтага падмажаш—і справа твая, як съляза, чыстая. А цяпер не! Хабара баішся даць, а знайдзеца якійсьці субчык, як той Мількевіч, нагаворыць табе, наабяцае, нап'еца за твае гроши, яшчэ і так возьме, а справы ня зробіць. Дый не паскардзішся на яго, сукінага сына, хабарніка, бо судзяць ня толькі таго, хтоб бярэ, а і того, хто дае. І, ведаеце, сурова за хабары судзяць. Я гэта неяк у газэтцы вычытаў, што расстралялі двух якіхсьці за хабар.

Шчусь. Добрая справа!.. За свае гроши ды яшчэ расстрэл!.. (Ківае на млын). Глядзі, як стукае!.. Не магу слухаць: усё роўна як у галаве маёй хто стукае.

Паўлюк (падыходзіць). У Амэрыцы дык там не расстрэльваюць. Там, скажам, калі трэба камунебудзь жыцьця пазбавіць, бяруць яго, садзяць на электрычнае крэсла, кнопкую націснуць і... капут!. Бяз крыку, бяз выстралаў, а культурна, акуратна.

Шчусь. А бадай цябе так акуратна пасадзілі ды кнопкую табе націснулі, каб ты ня мучыў мяне з сваёю Амэрыкай. Цыфу, чэрці-б іх забралі!.. Не магу слухаць, як гэта яна стукае!.. Гэта-ж, каб я калісьці, як яшчэ гаспадаром быў, дагадаўся гэтакую штуку збудаваць, дык, мабыць, разбагацеў-бы!..

Паўлюк. Не разумею, тата, чаго вы шкадуеце. Усё роўна раскулачылі-б вас.

Шчусь. Адыйдзі ад мяне, сатана.

Паўлюк. Калі ласка! (Адыходзіць).

Самахвал. Правільна, Паўлюк, памаўчи ты, не дражні бацьку! Тут такая справа, што валасы на галаве з крыўды вылазяць, а ты...

Паўлюк. Дык я-ж маўчу.

Шчусь. Разумееце, кумок, да ўчарашняга дню думаў, што млын будзе мой. Яны сабе тут буда-

валі, машины ставілі, а я сабе думаў: нічога, нічога! За машину вам заплацім, колькі нележыць, а млын усё-ж будзе наш, а яно глядзі, што вышла!. А ўсё, кум, праз вас!..

Самахвал (зъдзівіўшыся). Праз мяне?!

Шчусь. Так! Хто выдумаў камуну зарганіза-ваць? Я ці вы?

Самахвал. Прычым тут камуна?!

Шчусь. А прытым, што ў земадзеле ўжо даведаліся, што кулакі, значыцца, мы з вамі, склалі фальшывую камуну і зьбіраемся адваяваць у бед-някоў млын.

Самахвал (зъянтэжана). Іван Максімавіч!.. Дык гэта-ж вы прыдумалі камуну рабіцы! Вы, а ня я! Я толькі далучыўся да вас...

Шчусь. Вось табе і на!. Вось яно маё шчасьце... Я прыдумаў! А хто-ж за Паўлюка дачку сваю сва-таў? Можа я?.. Хто мяне з Несцерам мірыцца падгаварваў? Я?.. Вы, Мікіта Хведараўіч, вінаваты! Вы адзін ува ўсім! А цяпер глядзі ды слухай, як яно вось тут стукае, каб яно ім у печанях стукала! Ух!.. Праклятая, не магу я вытрымаць, лепей у Сібір пайду, а ім усё роўна не аддам. (Кідаецца за рог млына, хапае правады і хоча іх перарваць, але яго кор-чыць электрычнасцю. Шчусь крычыць нечалавечым го-ласам). Ой!.. Ратуйце!.. Трасе!.. Ой-ой-ой!.. (Выбягае з-за млына, абкручаны правадамі. Яго ўсяго корчыць і трасе).

Самахвал (кідаецца да яго на помач, але, дакрануў-шыся, ў момант адскаквае) Ай-ой!..

Паўлюк (таксама). Ой-ой!

Шчусь (крычыць). Ратуйце!.. Ой-ой!.. душу вы-трасе!..

(Кідаецца на зямлю і корчыцца).

Самахвал. Ды што-ж вам, кумок, зрабіць?

Шчусь. Паўлючок!.. Ратуй!.. Ой-ой-ой!..

Паўлюк. Я, тата, не магу!.. Мяне самога так скаланула, што...

Шчусь. Спыні машину. (Хрыпіць).

(Хутка ўваходзяць дзед Язэп і Палашка).

#### ЗДАЧА IV

Паўлюк—Шчусь—Самахвал—Язэп—Палашка  
Язэп. Што тут такое?

(Шчусю параліжавала мову і ён толькі трасеца, скрыгоча зубамі і стоне ўсё роўна як зъмерз).

Самахвал. Спыні машину, Язэпка!

Паўлюк. Хутчэй, дзед, бо тата памрэ!

Язэп. Ды што здарылася? Чаго гэта яго трасе?  
Зъмерз ці што?.. (Угледзіў правады). Хто гэта пра-  
вады парваў?

Самахвал. Самі парваліся! Ды ратуй-жа чала-  
века, Язэпка!

(Язэп пабег у млын, праз хвіліну машина спыняе працу).

Паўлюк (асьцярожна дакрануўшыся да Шчуся, напу-  
жана адскочыў, ці не трасяне зноў). Раскручвайцеся  
тата.

Самахвал. Раскручвайся, кумок.

Язэп (выгляджаючы). Ужо раскруціўся?

Палашка. Ужо, дзед.

(Язэп хаваецца зноў у млын, машина зноў стала працеваць).

Шчусь (садзіцца). Ой, божа мой!.. За якія-ж  
гэта грахі мне такая кара?

(Палашка і Паўлюк ціха вядуць гутарку. Паўлюк тлумачыць  
у чым справа).

Язэп. Ну што? Жывы?.. Чаго гэта вас прыгна-  
ла сюды?.. Сказана-ж усім, што да машины пады-  
ходзіць забаронена! А ты, Паўлюк, куды глядзеў?..

Я-ж табе казаў нікога не падпускаць. Забіць-жа чалавека магло.

Ч ПАУЛЮК. Ды магло!.. Добра яшчэ, што не вялі кі напор энэргii!.. Гэта-ж каб у Амерыцы, дык без разгавораў забіла. Адразу толькі трывп—і няма!.. А тут глупства!.. Гэта нават ад раматусу дапамагае. Дактары прыпісваюць.

ШЧУСЬ (ціха). Каб яны табе, сукінаму сыну, на той съвет шлях прыпісалі!.. Ён яшчэ насьмешкі строіць! А нябось, як трасянула, дык адскочыў?!

ПАУЛЮК. А што-ж хіба я дурны ці што, каб падстаўляць сваю шыю?..

ЯЗЭП. Скажэце вы мне, калі ласка!.. Якога чорта вы сюды паналазілі?.. Ідзеце зараз-жа адсюль! Ідзеце, бо паклічу людзей і вас выведуцу!

ШЧУСЬ (устаючы). Чуеце, кумок? і тут выводзяць!.. З майго ўласнага млына.

САМАХВАЛ. Дык і хадзем. Паглядзелі—і будзе.

ПАУЛЮК. Хадзем, тата... Патрасціліся—і будзе. ШЧУСЬ. Ой, Паўлюк, кароткая ў цябе памяць! Зноў, мабыць, бізуна захацеў?.. Карціць?

(Палашка ўсьміхаецца).

ШЧУСЬ (зауважыўшы). А табе, Палашка, чаго гэта так весела?.. Бачыце, кумок, якія цяпер дзе-ци?.. (Да Палашкі). Чаго дадому ня прыходзіш?.. Ці, можа, па чужых хатах валачыцца лепей?.. (Палашка маўчыць). Маўчыш?

САМАХВАЛ (цягнег Шчуся). Хадзем, Іван Максімавіч!

ШЧУСЬ. Язык праглынула? З бацькам гаварыць ня хочаш? Камуністкаю зрабілася? Глядзі, Палашка, ня чхай на бацьку ды на мацеру—спатрэбяцца!

Прыдзе коза да воза!

Палашка. Ня прыідзе!

Шчусь. Паглядзім!

Палашка (супакойна). Пабачыцё...

Шчусь (злосна). Цьфу на цябе! Чорт, а не дачка! Пойдзем.

Самахвал. Пойдзем, пойдзем, кумок. (Зласьліва). Да пабачэння, Язэлка.

(Шчусь, Самахвал і Паўлюк выходзяць. Дзед аглядае месца разрыву правадоў).

### ЗЬЯВА V

Язэл—Палашка

Язэл. Цікава!.. чаго гэта яны парваліся, гэтая правады?..

Палашка. А можа іх парвалі?

(Язэл глядзіць на яе дапытліва).

Палашка. Хто ведае...

Язэл. А чаго-б гэта ім самім рвацца! Гэта-ж не павуцінне, а правады. Добра, што гэты провад па хатах ідзе, хаты асьвятляе... Яго паправіць—раз плюнуць... (Ралтам злосна). Вот сукіны сыны!.. Гэта ў іх справа з камунаю ня выгарала, дык яны вунь што вымундравалі! Ну, ну!.. Выходзіць, як ня ім, сукіным сынам, дык і нікому!.. Гэта-ж мне ад Несьцера будзе, што не ўвартаваў!.. Эх... Шкода, што мала іх патрэсла!.. Няхай-бы да заўтрага патрэсла, зналі-б тады!

Палашка. Дзед, а хутка будзе тут Несьцер?

Язэл. Зараз павінен быць. (Углядзеца). Ды вунь ён мабыць і ідзе?..

Палашка. Ён... Усяго найлепшага, дзед!.. (Хутка выходзіць).

Язэл. Пачакай, Палашка, куды-ж ты?.. Палашка!..

(Уваходзіць Несьцер).

## ЗЬЯВА VI

Несьцер—Язэп

Несьцер. Куды гэта яна пайшла?  
Язэп. А хто яе ведае!.. Мабыць цябе ўбачыла...  
Несьцер (пасъля паузы). Чаго гэта яна прыходзіла?

Язэп. Цябе пытала?

Несьцер. Мянэ?

Язэп. Так... Тут вунь цэлая аварыя была...

Несьцер. Што такое?

Язэп. Шчусь з Самахвалам былі... Мабыць, хацелі машыну папсаваць.

Несьцер. Машыну? А дзе-ж вы былі?..

Язэп. Ды я... той, як яго... забыў тутунь дома... Ну... Папрасіў гэтага Паўлюка, амэрыканца, пасядзець, паглядзець, пакуль я за тутунём зъбегаю... Ну, вяртаюся хутка, адно-ж гляджу, стары Шчусь заблытаўся ў правадох і скача, як той Лыска на ланцугу... Аж пасінеў... Трасе яго, як чорт сухую грушу... А Паўлюк з Самахвалам калі яго бегаюць, лемантуюць усе, як звар'яцеляя... Ну, я бязумоўна машыну спыніў і выпусьціў яго.

Несьцер. Дык як-жа ён у правады заблытаўся?..

Язэп. Чорт яго ведае, як ён заблытаўся. Мабыць парваць хацеў, а яно яго і абкруціла.

Несьцер. Добрая справа!.. (Разглядае правады). Вот недавяркі, маглі ўсю машыну сапсаваць!

Язэп. Так, маглі!.. Ну, ды ўжо хоць гэта машына і чортава выдумка, але гасподзь міласэрны не дапусьціў...

Несьцер (папраўляе праводку). Пры чым тут ваши чэрці разам з госпадам!.. Вартаваць трэба,

а не спадзявацца на госпада! Не маглі поўгадзіны  
без тутуню!..

Язэп. Ды хто-ж яго ведаў, што так здарыцца!  
Прышоў дадому, а там Палашка затрымала...

Несьцер. Чаго яна прыходзіла?..

Язэп. Хто вас разъярэ!.. Пра цябе пытала...  
Хоча ў малочнае таварыства ўступіць ці што...  
Не разабраў, што яна і казала—сьпяшаўся да  
млыну... Яна тут з бацькам трохі паспрачалася.

Несьцер. Што? сварыліся?

Язэп. Ды не, ня вельмі... Ён на яе гыркнуў.

Несьцер. А яна што?

Язэп. Ды нічога, не звяртае ўвагі... Ужо як  
Шчусь з Самахвалам пайшлі адсюль, дык яна мне  
казала, што гэта Шчусь наўмысльня парваў права-  
ды... (Хітра). Цябе, мабыць, засаромілася, дый  
уцякла.

Несьцер. Дурніца!.. (Пауза). Глядзі, чортавы  
гады!.. То камуну кулацкую рабілі, а цяпер, як ня  
вышла, хацелі машыну сапсаваць?.. Брэшаце!..  
Рукі кароткія!..

Язэп. Бязумоўна, кароткія!..

Несьцер (заўважыўши). Пачакайце, дзед... Вунь  
Палашка ідзе, можа гаворка якая будзе... Ідзеце  
ў млын... Пасядзеце там каля машыны...

Язэп. А чаго-ж, можна... Гаварэце сабе... (Ідзе,  
аглядаецца). Слухай, сынку, памірэцеся з ёю...

Несьцер (сурова). Ня ваша справа гэта, дзед.

Язэп. Ды, вядома, не мая.

Несьцер. Ідзеце!..

Язэп. Іду, іду. (Уваходзіць у млын, круцячы галавою).

(Несьцер набівае люльку. Уваходзіць Палашка).

## ЗЪЯВА VII

Несьцер—Палашка

Палашка (пасъля паузы). Добры дзень таварышу  
Несьцеру.

Несьцер (глядзіць на яе). Добры дзень, грамадзянка Палашка...

Палашка. З вамі можна пагаварыць?

Несьцер. Гаварэце...

Палашка (пасъля паузы). Я пасварылася з бацькам... Ня жыву ўжо ў яго...

Несьцер. Гэта я чуў...

Палашка. Ну і з чалавекам сваім я таксама  
ня жыву...

Несьцер (усыміхаецца). Ведаю... Дык чаго-ж вы,  
грамадзянка, хочаце? Можа, каб я памірыў вас  
з бацькам? Дык гэта не мая справа.

Палашка. Не, гэтага ня трэба. Я калі захачу,  
дык сама магу да бацькі вярнуцца.

Несьцер. Ну, дык і варочайцеся на здаровейка,  
чаго вам ад мяне трэба? Варочайцеся сабе  
да бацькі!..

(З млына выглядае дзед Язэп, слухае размову і круціць  
галаўою).

Палашка. Не, я да яго не вярнуся.

Несьцер. Чаму?

Палашка. Ды гэта ўжо мая справа.

Несьцер. Гэта можа і праўда.

Палашка. Дык вось хачу я вас прасіць. Пры-  
мече мяне ў малочнае таварыства... Каля сэпара-  
тараў працаваць... Мне Юстына казала, што яна  
едзе ў горад да брата... Дык на яе месца...

Несьцер (расчараваны). Вунь што? Я думаў...  
Палашка. Можа думалі, што я з мужам  
хачу памірыцца? Не, штосьці няма ахвоты!..

Несьцер (глядзіць з-пад лобу). Сапраўды?..

Палашка. Абрыдла за наймічку быцы!. Харчы  
дрэнныя, работы многа, дый платы ніякае. Лепей  
сапраўды ў наймы пайсьці, чым есьці капусту з  
цыбуляй ды латаць мужу порткі. Няхай ужо най-  
мічкаю пры млыне буду, бо млын—гэта такая  
справа, сапраўдная справа.

Несьцер. Выходзіць, што ў мужа і порткай  
людзкіх няма. Можа ён і адзеўся-б у суконы гарнітур,  
а капусту з куркаю пакаштаваў, дык дзе-ж яго ў  
чортавага бацькі ўзяць?! (Устае). Чорт вашу маму  
мардуе!.. А тое, што мне што дзень, што нач за  
тваім каханым бацькам ды за ўсёю гэтаю кулацкаю  
бандаю дыхнуць некалі было, пра гэта ты забы-  
лася?! Я і сам рад-бы быў, каб хоць пад'есці  
добра!. Ты думаеш, мне на франтох салодка бы-  
ло?.. Твой бацька тут контр-рэвалюцыю разводзіў,  
хлеб скупліваў, а я галодны ды голы, па калена  
ў сънягу, выганяў прыхільнікаў твайго таты з на-  
шага краю!.. Кулацкая ў цябе душа, Палашка!..  
(Дзед выглядае і зноў хаваецца, безнадзейна махнуўши  
рукой).

Палашка. А чаму ж ты не разагнаў таго ту-  
ману?.. Чаму ты не зрабіў з мяне съядомае? Хіба  
ты мне хоць слова калі сказаў?

Несьцер (са злосцю). Казаў я табе ня раз!..

Палашка. Казаў?.. Калі ты казаў?.. Як я дур-  
ная яшчэ была, калі я нічога не разумела?.. Тады  
казаў, калі ў адно вуха ўваходзіла, а ў другое  
выходзіла, бо за каханьнем ня было часу думаты!..

Чаму ты не казаў тады, калі я ўжо разумнейшая стала?

Несъцер. Ня было мне калі казацы!.. Часу ня было! Бачыў, што ты ня вельмі ахвотна да гэтага, ну, і жыві, як знаеш! Не захацела са мною ісьці, пайшла да свайго бацькі—твая справа. Ты не дзяўчынка. Мусіш сама разьбірацца, што і да чаго.

Палашка. Ну, і ў мяне не качан капусты. Без цябе знаю, што рабіць і як жыць. Ня думай, што ты толькі такі разумны... За гэтыя два месцы я таксама разглядзелася, дзе чорна, а дзе бела. І без цябе. Ты ня думай, што як у мяне бацька кулак, дык і я ўжо чорт ведае што...

Несъцер (заўзята смокча лульку). Сапраўды?

Палашка. Так. (Несъцер злосна плюе). Ну, таварыш Несъцер, прымече мяне да сэпаратарап! (Шчыра). Ох, як хочацца на работу, ды яшчэ і не абы як.

(Дзед выглядвае. Заўважыўши, што Несъцер маўчыць, рашуча ўваходзіць).

Язэп. Каля сэпаратарап і без цябе знайдзеца каму працаўаць. На вось табе лепей ключ ад хаты, ды ідзі ты, Палашка, дадому, зарэж таго дурнога пеўня, што адзін ходзіць па двары, ды звара нам добрае капусты.

Несъцер. Дзед...

Язэп (прыкідаеца, што вельмі злосны). Што дзед? Дзед! Сам ведаю, што дзед. Ідзі, ідзі, дачушка, дадому. Бо там без цябе і хата зас্মярдзелася.

Несъцер. Слухайце, дзед, ня лезьце вы ў чужыя справы. (Ціха дзеду). Ідзеце ў млын.

Язэп. Мая справа маленькая, магу і ў млын. (Палашцы). А ключ ты ўсё такі вазьмі, Палашка.

(Аддае ключ падміргвае і ідзе ў млын. З млына). Ды глядзі, Палашка, каб капуста была смачная... (Зынікае).

Палашка. Можа і ты пашлеш мяне капусту варыць з пеўнем?

Несьцер. Дурная ты, Палашка!.. (Глядзіць на яе, усміхаючыся).

Палашка. Сам ты дурны, Несьцер!

Несьцер. Ну, годзі, Палашка! Пагуляла ў ад-пачынку—і досыцы! Ідзі дадому.

Палашка. Капусту варыць?..

Несьцер. Адчапіся ты з сваёю капустаю!.. Я за гэтыя два месяцы забыўся, якая яна і на смак! (Дзед падслушвае). Не ў капусьце, Палашка, сіла! (Дзед дакорліва ківае галавою).

Палашка. А ў чым?

Несьцер. А тым, каб разумна жыць... Ты вось казала—да сэпаратару хочаш?.. Ідзі... Працуй. Ня толькі што каля капусты рабіць. Я праўду табе скажу: ня вельмі веру, што з цябе бацькаў дух выветрыўся. Ня лёгка яно адмовіцца ад роскашы, калі перад табою беднасьць! Можа і зараз ты шчыра хочаш працаўцаць, ды хто яго ведае, можа гэта толькі так, абы мне наперакор. Вось, калі гэта сапраўды, калі не прапала дарам наўку гэтых месяцаў, тады—іншая справа.

Палашка. Ведаеш што, Несьцер? Ідзі да чортавай мацяры! Вось і ўсё, што я табе на гэта скажу! На табе ключ ад хаты і ніколі ты не дачакаешся, каб я зъвярнулася да цябе.

Несьцер. Я так і ведаў. (Бярэ ключ). Матчына верашчака з блінамі лепш, чым бядняцкі сухі хлеб.

Палашка. Абайдуся і без цябе і без матчыных бліноў! (ідзе, на момант спыняеца, потым рашуча выходзіць).

(Несъцер задумленна перакідвае ключ. Дзед Язэп выглядае, злосна аглядае сцэну, угледзўшы, што Палашка няма, абурана плюе і зноў зьнікае ў млын. Несъцер, перакідваючы ключ, насывістывае. На заднім пляне зъяўляеца Палашка, якісці момант не адважваеца. На парозе млына зъяўляеца дзед Язэп. Палашка нарэшце адважылася і рашуча падыходзіць да Несъцера).

Палашка (штурхаючы Несъцера). Дай ключ ад хаты.

(Несъцер моўчкі аддае. Палашка лопае яго па съпіне і хутка выбягае).

Язэп. Ня съмейся, Несъцер, бо зноў зазлуе.

Несъцер. Нічога, дзед, цяпер ужо не зазлуе  
Будзем есьці сягоныя капусту!..

### Заслона

## АБСТАНОЎКА, БУТАФОРЫЯ І РЭКВІЗЫТ

### Першая дзея

Вясковая хата, два, тры невялічкіх вакна, адны дзьверы ды печ. Уздоўж съцен доўгія лавы. Каля вакна стол, засланы абрусам з тоўстага „свайго“ палатна. На съцяне паміж вокнамі прыклеен партрэт Леніна — выразаны з часопісу ці газэты. У адным кутку, каля дзьверей, прыбіты да съцяны невялічкі старэнкі заложнік. Каля другое съцяны дзеравяны, шырокі ложак, старэнккая коўдра ды дзьве падушкі. Побач скрыня. Над заложнікам зноў партрэт альбо карціна. Убранства таннае з паперы ды аднаго-двух скарачоў. Паліца з кнігамі.

### Другая дзея

Абстаноўка другой дзея цалкам іншая, як у першай. Лепей нават паставіць іншы павільён: вышэйшыя съцены, вышэйшыя вокна ды на іншы лад дзьверы. Дзьверей трэба двое: адны ў сені, а другія ў хату. Печы ў хаце няма, можна даць альбо высокую „галандскую“ грубку, альбо нічога. Таксама, як у першай дзеі, лаўкі ўздоўж съцяны (лепей, навейшыя), а стол накрыты доўгім абрусом. На стале хлеб. На покуці цэлы рад абразоў: пасярэдзіне вялікія, у каштоўных рамах, потым дробныя, далей розныя лубачныя карціны. На

съяне заложнік добра газерава, паліцы з пасудай. Канапа. Крэслы. На маленьком століку вычышчаны самавар.

### Трэцяя дзея

Дзея адбываецца на беразе рэчкі. Для гэтага ня трэба мяяваць самае рэчкі (валы)—задняя карціна мае даць той бок рэчкі: садок, поле, вёска і г. д. Тут-жы на трэцім пляне трэба зрабіць невялічкае падвышэньне (бераг над вадою) з пянькамі, цэлымі дзеравамі, кустамі. Бліжэй да гледача з аднаго боку рог млына з дзвіярыма, а з другога—можна сукна. Ад млына правады.

### АКТОРАМ

#### Першая дзея

Палащцы—ордэн Чырвонага Съяягу, збаночак з мёдам, Несъцеру—люльку, тутунь і запалкі.

#### Трэцяя дзея

Язэпу—люльку ды ключ.

1964 =

Бел. адзар  
1994 г.

~~200995~~

~~335-554~~

+

1000 TO RAIL

PHILADELPHIA RAILROAD

TO NEW YORK CITY AND PORT JERSEY

→ NEW YORK CITY

"AMERICA RAILROAD,

NEW YORK CITY

YANKEE RAILROAD,

Бел.  
ВЛ

ЦАНА 35 кап.

18



B0000003 142887



---

СКЛАД ВЫДАНЬЯ

Менск, Комсомольская вул., № 25

→ Видавецтва (—  
„ЧЫРВОНАЯ ЗМЕНА“

